

An aerial photograph of a large, circular, terraced agricultural field. The field is divided into numerous concentric, roughly rectangular plots by narrow paths or ridges. The central area is a lighter, sandy or gravelly path that spirals outwards. The surrounding landscape consists of rolling hills covered in dry, brownish vegetation, suggesting an arid or semi-arid environment. The overall scene is captured from a high angle, looking down at the field.

Страшны залом

СТРАШНЫ ЗАЛОМ

Беларуская народная казка



Страшная закрутка

Белорусская народная сказка



сайт: 1.brest.by



Файл адфарматаваны для чытання на
смартфоне ў «Пінскай доме навукі і
тэхнікі».

dnt-pinsk@tut.by

Файл отфарматирован для чтения на
смартфоне в «Пинском доме науки и
техники».

dnt-pinsk@tut.by

Змест

СТРАШНЫ ЗАЛОМ	5
СТРАШНАЯ ЗАКРУТКА	10
Об этой книге	14
При подготовке книги использованы следующие материалы	16
Смартфон – книга поколения Y.	17
Сайт «Время»	18

СТРАШНЫ ЗАЛОМ



Даўней бадай што ў кожным сяле быў свой вядзьмар. А што ні вядзьмар — то найпершы чмут. Вядзьмар і шэпча, і заломы вырывае, і ўсялякім чарадзеяствам займаецца. Людзі баяліся іх, дагаджалі, як ліхой скуле.

Дык вось, быў у адным сяле такі вядзьмар. Яго ведалі не толькі ва ўсёй аколiцы, а і ў цэлай акрузе. Ніхто не асмельваўся сказаць яму што насуперак, каб не зрабіў чаго ліхога.

Але быў у тым сяле адзін смелы чалавек. Звалі яго **Тодарам**. Многа

ён па свеце хадзіў, шмат дзе быў, шмат чаго бачыў.

— Чмуціць ён, ваш вядзьмар,— кажа **Тодар** суседзям.— Нічога ён не знае і не ведае.

— Што ты гаворыш! — не вераць суседзі.— Глядзі, каб не наслаў ён на цябе бяды...

— Ну, то самі ўбачыце, праўду я кажу ці не.

Пайшоў Тодар у сваё жыта і заламаў там залом.

Праз колькі дзён прыходзіць да вядзьмара.

— Так і так,— кажа,— нейкі ліхадзей заламаў у маім жыце залом. Баюся, каб што благое мне не сталася. Схадзі вырві. Ты ж з гэтаю нячыстаю сілаю знаешся. Я табе заплачу, што захочаш.

Пачуўшы пра плату, вядзьмар ахвотна згадзіўся. Пайшлі на поле. Вядзьмар паглядзеў на залом здалёк і кажа:

— Вельмі ж страшны залом. Так да яго падступацца я і сам баюся.

Скінуў ён сарочку, каб большага туману напусціць на **Тодара**, і ракам папоўз да залома.

Паўзе вядзьмар і ўсё крэхча, што страшны залом нехта заламаў: відаць, на гаспадарову смерць. Давядзецца даражэй узяць з **Тодара** за такі залом.

Падышлі сюды і Тодаравы суседзі падзівіцца, як вядзьмар будзе страшны залом вырываць.

Тут **Тодар**, доўга не думаючы, уссеў на ведзьмара верхам, дастаў з-пад крыса дручок ды давай дубасіць ашуканца:

— Я ж табе, шэльма, пакажу, які гэта страшны залом! Я ж яго сам і заламаў!

Раве вядзьмар немым голасам, а **Тодар** дубасіць яго па чым папала. Біў, біў, а потым пытаецца:

— Будзеш добрым людзям галовы дурыць?

— Не,— енчыць вядзьмар,— пусці толькі жывога.

Пусціў **Тодар** ведзьмара. Усхапіўся той ды наўцекача — і сарочкі адрокся.

Напужаліся суседзі, думалі — вядзьмар са свету Тодара зжыве: ён жа ўсё можа зрабіць... Ажно мінае тыдзень, другі, а **Тодар** жыве і на ведзьмара чхае.

Вядзьмар жа керхаў, керхаў ды і скапыціўся: відаць, Тодараў дручок

быў мацнейшы за яго чары.

Тлумачэнне слоў

Залом — пераламаны пучок жыта. Паводле старых забабонаў залом рабіўся ліхадзеямі, каб наклікаць на гаспадара бяду. Вырваць яго мог толькі вядзьмар за пэўную плату.



Змест

СТРАШНЫ ЗАЛОМ	5
СТРАШНАЯ ЗАКРУТКА	10
Об этой книге	14
При подготовке книги использованы следующие материалы	16
Смартфон – книга поколения Y.	17
Сайт «Время»	18

СТРАШНАЯ ЗАКРУТКА



Трежде, почитай, в каждом селе был свой знахарь. А что ни знахарь - то первейший плут. Знахарь, он и шепчет, и закрутки вырывает, и всяким колдовством занимается. Люди боялись их, угождали им, как злой болячке.

Ну так вот, был, значит, в одном селе такой знахарь. Знали его не только во всей околице, а и в целой округе. И никто не смел перечить ему, чтоб не накликать он какой беды.

А жил в том селе один смелый человек. Звали его **Тодор**. Много он по свету походил, где только не бывал, чего только не повидал.

— Голову морочит вам этот знахарь, - говорит **Тодор** соседям. - Ничего он не знает и не ведает.

— И что ты говоришь! - не верят соседи. - Гляди, как бы не наслал он на тебя беды...

— Ну так сами увидите, правду ли я говорю, или нет.

Пошел **Тодор** в свое жито и сделал закрутку. Спустя несколько дней приходит он к знахарю.

— Так, мол, и так, - говорит, - какой-то злодей сделал на моем жите закрутку. Боюсь, как бы не случилось чего дурного. Сходи вырви. Ты ж с нечистью этой водишься. Я заплачу тебе, чем хочешь.

Услыхал знахарь про плату и охотно согласился. Пошли они на поле. Поглядел знахарь издали на закрутку и говорит:

— Уж больно страшная закрутка. Так просто я к ней и сам боюсь

приступиться.

Снял он рубаху, чтоб напустить на Тодора больше тумана, да и пополз на карачках к закрутке.

Ползет знахарь да все покряхтывает, очень, мол, страшную закрутку кто-то сделал: видно, чтоб помер хозяин.

Подошли туда и Тодоровы соседи поглядеть, как будет знахарь страшную закрутку вырывать.

Тут Тодор, не долго думая, уселся верхом на знахаря, вынул из-под полы дубинку и давай дубасить обманщика.

— Уж я тебе, шельмец, покажу эту страшную закрутку! Я ж ее сам и сделал!

Вопит знахарь на всю глотку, а Тодор дубасит его по чем попало. Бил, бил, а потом и спрашивает:

— Ну, будешь добрым людям головы морочить?

— Нет, - стонет знахарь, - только отпусти меня живым.

Отпустил Тодор знахаря, поднялся тот да наутек - и от рубашки отказался.

Испугались соседи, решили, что знахарь сживет Тодора со свету: он-то ведь может все сделать... Но

проходит неделя, вторая, и живет себе Тодор да плюет на знахаря.

А знахарь кряхтел, кряхтел, да и окочурился - видно, Тодорова дубинка была посильней его колдовства.



Змест

СТРАШНЫ ЗАЛОМ	5
СТРАШНАЯ ЗАКРУТКА	10
Об этой книге	14
При подготовке книги использованы следующие материалы	16
Смартфон – книга поколения Y.	17
Сайт «Время»	18

Об этой книге

Беларускія народныя казкі ўключаны Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у спіс твораў, рэкамендаваных для чытання летам вучнямі V класа.



При подготовке книги
использованы следующие
материалы

СТРАШНЫ ЗАЛОМ

Апрацоўка Алеся Якимовіча

Мастак Анатоля Волкаў

Страшная закрутка - белорусская
народная сказка

Рисунки с сайтов:

<http://ufologiya.my1.ru/48.jpg>



Смартфон – книга поколения Y.

Другие книги для вашего смартфона на сайте <http://1.brest.by/>



Сайт «Время»

Если вы пользуетесь городским общественным транспортом в Минске, Бресте, Витебске, Гродно или Пинске, зайдите на наш сайт <http://www.time.brest.by/>

Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 12.07.2015)

От остановки ШЕПИЧИ

В направлении остановки ДОМ БЫТА

Номер	Дни	Время движения						Утро	День	Вечер	Ночь
		5:31	5:50	6:04	6:18	6:32	6:45				
82С	п.в.с.ч.п.	5:31	5:50	6:04	6:18	6:32	6:45	6:58	7:13	7:26	7:40
		7:54	8:08	8:22	8:37	8:52	9:07	9:37	10:07	10:37	11:26
		12:15	13:04	13:54	14:19	14:44	14:58	15:13	15:27	15:41	15:56
		16:10	16:24	16:38	16:56	17:16	17:36	17:56	18:16	18:38	19:02
		19:26	19:53	20:23	21:10	21:57	22:43	23:29			
127	с.в.	5:36	6:00	6:24	6:44	7:04	7:25	7:45	8:05	8:27	8:48
		9:09	9:30	9:50	10:11	10:32	10:53	11:14	11:34	11:50	12:06
		12:22	12:37	12:53	13:09	13:25	13:40	13:56	14:12	14:28	14:45
		15:02	15:19	15:35	15:51	16:07	16:22	16:38	16:54	17:10	17:25
		17:45	18:06	18:27	18:47	19:07	19:28	19:49	20:09	20:30	20:51
127	п.в.с.ч.п.	5:31	5:46	6:01	6:16	6:31	6:41	6:51	6:58	7:05	7:14
		7:20	7:26	7:32	7:38	7:44	7:51	7:58	8:05	8:12	8:18
		8:25	8:31	8:38	8:44	8:50	8:56	9:03	9:10	9:17	9:24
		9:31	9:41	9:51	10:01	10:11	10:19	10:29	10:39	10:50	11:02
		11:14	11:30	11:46	12:03	12:20	12:37	12:54	13:11	13:28	13:46
		14:03	14:20	14:37	14:48	14:58	15:07	15:16	15:24	15:32	15:39
		15:48	15:53	16:00	16:07	16:14	16:21	16:28	16:35	16:42	16:49
		16:56	17:03	17:12	17:20	17:29	17:39	17:49	17:59	18:09	18:21
		18:33	18:45	18:58	19:20	19:44	20:08	20:32	20:56	21:18	21:39
		21:59	22:20	22:40	23:01	23:21	23:41	0:01			

Сайт «**ВРЕМЯ**» содержит информацию о каждой городской автобусной остановке в **Бресте, Гродно, Витебске, Минске** и **Пинске**. Информация о времени прибытия автобусов к остановкам доступна в три клика.

